







### ГІТЛАРАЎСКІЯ ПЛАНЫ РАЗДЗЕЛУ ЛІТВЫ

ПАРЫЖ, 19 кастрычніка. (БЕЛТА) Паводле вестак Французскага друку, гітлераўская Германія ставіць пытанне аб раздзеле Літвы і пачала па гэтым поваду перагаворы з Польшчай. Ужываючы на падрыхтоўку гітлераўскай Германіі да новых зямельна-аграрных мерапрыемстваў, Клод Віевер піша ў «Орду»:

«Перакладжучы Польшчы стварыць агульную граніцу з Венгрыяй, Германіяй, відав, жадае даць Польшчы нейкую кампенсацыю ў другім месцы. У якасці такой кампенсацыі, відав, высуваюцца частка Літвы. Але імяна толькі частка, бо другую частку Літвы Германія намерана захапіць сама».

План раздзелу Літвы звязваецца з праектам далучэння Данцыга да Германіі і ліквідацыі польскага каралства; частку Літвы Гітлер збіраецца перадаць Польшчы ў кампенсацыю за Данцыг.

### „ВЫБАРЧАЯ КАМПАНІЯ“ У ПОЛЬШЧЫ

ВАРШАВА, 18 кастрычніка. (БЕЛТА) Польскія ўлады працягваюць меры для падаўлення разгортваемай апазіцыйнай партыямі кампаніі і байкоту надзвычайных выбараў у сейм і сенат. Пры гэтым улады шырока прыбываюць да метадаў запалохвання выбаршчыкаў, лабіруючы толькі аднаго, каб кожны грамадзянін хоць-бы фармальна атрымаў свой выбарчы бю-

летень. Як паведамляе поўнарадавое агенства «Скра», усе пракуроры атрымалі загад праследваць усялякіх прайшлых заклікаў да байкоту парламенцкіх «выбараў».

Згодна палярэных растлумачэнняў вярхоўнага суда, асобам заклікаючым да байкоту «выбараў», пагражае турэмнае зняволенне да двух год.

### Становішча ў Чэхаславакіі

#### ПРЭЙС—КАНДЫДАТ РЭАКЦЫЯНЕРАЎ НА ПОСТ ПРЭЗІДЭНТА ЧЭХАСЛАВАКІІ

ПРАГА, 19 кастрычніка. (БЕЛТА) Газета «Народні лісты» (орган партыі прамыслова-гандлёвага капітала «Народні эдэнозні») пачала ўжываючы агітацыю за выбаранне на пост прэзідэнта Чэхаславакіі старшыні саюза чэхаславацкіх прамыслоўцаў дырэктара Жыўноценскага банка Прэйса. Як вядома, Прэйс з'яўляецца адным з заклікаемых германскіх агенцаў у Чэхаславакіі і арганізатарам раскіданай пасля падзення ўрада Годжы анты-рэспубліканскай змовы.

#### РЭАКЦЫЙНЫ КУРС СЛАВАЦКАГА АУТАНОМНАГА ўРАДА

ПРАГА, 18 кастрычніка. (БЕЛТА) Разгук рэакцыі ў Славакіі прадаўжаецца. Пастававай урада распучаны ўсе муніцыпальнасці і мясцовыя органы ўлады. Узамем іх названыя камісары аўтаномнага ўрада. У якасці пастававага аўтаномнага ўрада ў якасці створана так называемы «нацыянальны савет», які складаецца з прадстаўнікоў партыі славацкіх аўтанамістаў, фашыскай «нацыянальнай партыі» і аграрыяў. Кіраўніком агульна-славацкага «нацыянальнага савета» вылучан дыпутат Сіпор, вядомы агент польскага фашызму ў Славакіі. Пачалася чыстка пярэжых устаноў ад служачых чэхіў.

пост дзяржаўнага сакратара па справах венгерскай меншасці. Дзяржаўным сакратаром па справах венгерскай меншасці будзе, відавочна, назначаны адзін з лідэраў мясцовых венгерскіх фашысцкіх груп. Пачаліся перагаворы аб устанавленні граніц паміж Славакіяй і Чэхіяй. Ужо выяўляюцца захватніцкія алегеты славацкіх аўтанамістаў. Орган партыі газета «Словак» сёння заяўляе, што Паўднёвая Маравія ў асноўным заселена мараваславацкай і патрабуе таму далучэння Паўднёвай Маравіі да Славакіі.

Славацкі ўрад мае намер аднавіць прамыя перагаворы з Венгрыяй і ўрагунаваць спрэчныя пытанні без вяртута да «вядлікіх дзяржаў».

### ГАСПАДАРАННЕ ПОЛЬСКІХ ФАШЫСТАЎ У ТЕШЫНСКАМ СІЛЭСІ

ВАРШАВА, 18 кастрычніка. (БЕЛТА) Заключылася ў асноўным акупацыя польскімі войскамі Тешынскай (Чэхаславацкай) Сілезіі суправаджаюцца сістэматычнай «спецыялізацыяй» занятых раёнаў. Ваенныя і грамадзянскія ўлады тэрмінова ўключаюць у шхат, заводзкі і іншых прамысловых чэхіў і паліцэйскіх афіцэраў, прылічваючы іх да групы «варожых Польшчы элементаў». Супраціўленне новым фашысцкім парадкам прымае, відавочна, настолькі вялікія размеры, што польскія ўлады прыбегнулі да арганізацыі так называемых «дружын самаабароны», напамінаючых гітлераўскія штурмавыя атрады. Апрача вядомых ужо абмежаванняў у галіне праваў працягвання, перасоўвання, школы і мовы, улады выдалі рад распараджэнняў, устанавляючых спецыяльныя тэрміны для ўнесу палатковых плацячоў.

Мяркуючы па паведамленнях з Тешынскай Сілезіі, іх падпешна падрыхтоўваюць глебу для далейшых захаваў чэхаславацкай тэрыторыі.

#### АНГЛІСКІ ДЭСАНТ НА ЗАМЕЖНАЙ КАНЦЭСІЯ КАНТОНА

ШАНХАЙ, 19 кастрычніка. (БЕЛТА) Англіскія судны 17 кастрычніка высадзілі дэсант у Шаньіне — раёне замежных канцэсій у Кантоне.

#### ХВАЛЯВАННІ У ПАЛЕСТЫНЕ

ЛОНДАН, 18 кастрычніка. (БЕЛТА) Іерусаліміскі карэспандэнт агенства Рэйтар паведамляе, што, па неафіцыйных даных, з 1 па 15 кастрычніка ў Палестыне было забіта 358 чалавек.

### ГЕРАІЗМ СОВЕЦКАГА ЧАЛАВЕКА

(Працяг)

вядзенства нашага народа, яго гарачая любоў да сацыялістычнай рэвалюцыі. У барацьбе за пачасце іншыя людзі ванаўляюць свай пачасце, змагаючыся з сіламі старага грамадства, за перамогу камунізма. Нашы людзі знаходзяць пачасце не ў пакуце, а ў шчырэнні пакуты.

«Хто-б з нас так рваўся ў небяспеку ў стары час?» — пытаў лётчы Герой Савецкага Саюза, удзельнік выратавання чаловічынцаў таварыш Малавуха. І адказаў: «Ніхто». У нас грамадскі абавязак перастаў быць чымсь прымусовым, пераважаючым над асабістым жыццём чалавека. Грамадскі абавязак і асабісты патрэбнасць савецкага грамадзяніна ні ў якім разе не знаходзяцца ў супярэччых.

Звярніма, заагальна нянавісць да ўсяго чалавечнага, да людзей, якіх паўстаюць супроць улады капітала, масавае анішчэнне жанчын, дзяцей, старыкоў, — вось мараль японскіх самураяў і іх арышцкіх сабратаў па злодзейству.

Ні наша моладзь, ні ўбеленыя сілавя старэйшынцы-партызаны ніколі не забудуць і не даруюць японцам аэрскай расправы, акупацыі над безабаронным мірным насельніцтвам Далёкага Усходу ў перыяд 1919 — 1922 гадоў.

Японцы смалілі ў паравознай топцы арганізатара далёкаўсходніх партызан бистрашнага тав. Лазо. Каб так зрабіць з чалавечам, треба было сапраўды ўладць звяржынай нянавісцю.

Не ў адкрытым баі і не толькі сілавой зброй кохчы вясці з намі барацьбу японцы, але і шпіянажам, дыверсіяй, покулькам.

Як выявілася, японцы загалд рыхтавалі на ваявалу лідэра Хасан. Пачынаючы сваю авантуру, японцы разлічвалі на выключна пажыцц для

вашай абароны характэр мясцовасці ў раёне возера Хасан.

Вышні, за якія ішлі баі, — месцы непрыступныя: азёры, вузкая палоска гор. Браць вышыню Заазёрную — значыць треба было падстаўляць грудзі пад варожыя кулі.

У тых-жа раёнах у ранцы заблага ў выдубай сутычцы з японца-мунжурскімі інтэрвентамі байца Шырмана таварыш знайшлі записку: «Буду ваяваць да канца, наколькі копіць сіл, але ворагу я з сваім геройскім кулямётам не ўступлю. Адступай ад сваіх рубяжоў не буду, і японцы не вырвецца з-пад майго кулямёта. Выдатны стралок Шырмана!».

Што можа быць агульнага паміж чужай смерцю чырвонага воіна Шырмана, які памраў за пачасце народа, за светлае будучае чалавецтва, і смерцю апошняга рысавай гарэльай японскага салдата імператарскай арміі?

Калісь Гогаль вуснамі Тараса Бульба сказаў: «Няхай-жа ведаюць яны ўсе, што такое значыць у Рукаві зямлі таварыства. Ужо калі на тое пайшло, каб паміраць, дык нікому-ж з іх не давядзецца так паміраць нікому! нікому! не копіць у іх на тое мышынай натуре іх!».

Самыя высокія пачасці патрыятызма савецкага народа, мужнасці і доблесці яго абаронцаў праявіліся з асаблівай сілав пры сутычцы на возера Хасан.

«Наперад, толькі наперад!» — гэтыя словы былі на вуснах ва ўсіх байцоў. Гэтымі словамі раненыя насмерць развіталіся са сваімі таварышамі.



У Менску, у намыканні Дзяржаўнага Яўрэйскага тэатра, пачаў свой асенне-зімовы сезон Беларуска-яўрэйскі тэатр оперы і балета. 18 кастрычніка ішла опера Рымскага-Корсака «Парскія нівы» ў постановцы рэжысёра тэатра В. Р. Рапапорта. Дзяржор-ордынапец Н. Б. Грубы, мастак С. Ф. Нікалаў. НА ЗДЫМКУ: сцена з 4-га акта. Злева направа — арт. Р. І. Крысціў і ролі Доны Сабуравай, арт. В. М. Мадэева — Марфа, арт. Г. І. Цылава — Дунаша і арт. А. Мураман — Сабані. Фото С. Грыпа.

### ПАДРЫЎНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ ФАШЫСЦКІХ ЗМОУШЧЫКА У ФРАНЦЫІ

ПАРЫЖ, 18 кастрычніка. (БЕЛТА) Гэтымі днямі відавочна так званая «Саюза былых удзельнікаў вайны» апублікавалі дэкларацыю, у якой патрабавалі роопуску парламента на неабмежаваны час, стварэнні ўрада «грамадскага выратавання» і прадастаўлення яму надзвычайных паўнамоцтваў. Гэта дэкларацыя выклікала ажыццеленне сярод рэвалюцыйных і фашысцкіх арганізацый Францыі. Учора гаварылі гэтыя арганізацыі выступалі з прамовамі, у якіх яны заявілі, што «рэспубліканскі рэжым зжыў сабе».

Ліст з рэвалюцыйных дэпутатаў — Рэно Доманж — адрывата патрабавалі забароны кампартыі.

Побач з разнаўдзенай кампаніяй супроць кампартыі фашызму з бандыцкіх зграяў Дорыо і Дэ ля Рока прыступаюць да дыверсій і тэрору супроць камуністаў. 7 кастрычніка раптоўна знік Абель Касье, член кампартыі, сакратар масовага аб'яднання профсаюзаў у горадзе Понтуаз (каля Парыжа). Праз некалькі дзён труп Касье быў знойдзены на рэйках адной з чыгуначных ліній. Многія французскія газеты ўказваюць, што Касье стаў асярай фашыстаў.

Орган кампартыі «Юманітэ» прадаўжае энергічна выкрываць французскія фашыстаў, якія вядуць падрыўную работу супроць арганізаванай рабочага класа. Указваючы на тайныя прыгатаванні фашысцкіх змоўшчыкаў, накіраваныя супроць народа, «Юманітэ» піша: «Урал робіць выгляд, што нічога аб гэтым не ведае. Ці не з'яўляецца яго маўчанне роўназначным саўдзелу?»

### НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

#### УСХОДНІ ФРОНТ

У афіцыйнай зводцы іспанскага міністэрства абароны паведамляецца, што рэспубліканскія войскі вечаарам 17 кастрычніка адбілі ў зоне ракі Эбро атаку мясцельнікаў. Мясцельнікі панеслі пры гэтым значныя страты.

На іншых франтах становішча без змен.

Пяць італьянскіх самалётаў «Савоя», вылецеўшых з вострава Маюрка, бомбардыравалі 18 кастрычніка прыморскія кварталы Валенсіі.

#### АДКЛІКАННЕ ЗАМЕЖНЫХ ДОБРААХВОТНИКАУ З РЭСПУБЛІКАНСКАЙ АРМІІ

ПАРЫЖ, 19 кастрычніка. (БЕЛТА) У перагаворы паміж міжнароднай камісіяй Лігі нацыяў і камісіяй іспанскага ўрада ў Барселоне гадоўнае месца займае пытанне аб дэсе байцоў інтэрнацыянальных брыгад, якія не могуць вярнуцца ў свае краіны. Урад Іспанскай рэспублікі пастаў і перад міжнароднай камісіяй адзіную ўмову: павіна быць забяспечана безабаснасць італьянскім і нямецкім добраахвотнікам, якія не могуць вярнуцца ў свае краіны.

#### СТРАТЫ ФАШЫСЦКАЙ АВИЦЫ

ПАРЫЖ, 18 кастрычніка. (БЕЛТА) Агенства Эдэна паведамляе, што за другую палову верасня і першую палову кастрычніка італа-германская авіяцыя страціла на франтах у Іспаніі 67 самалётаў, у той час як рэспубліканская авіяцыя страціла за той-жа час толькі 14 самалётаў.

У другой палове верасня рэспубліканцамі было збіта 20 фашысцкіх вшышчальнікаў і 4 бомбардыроўшчыкі. У першай-жа палове кастрычніка рэспубліканцы збілі 37 італьянскіх і германскіх вшышчальнікаў і 6 буйных фашысцкіх бомбардыроўшчыкаў.

### БРАТЫ НАВІЦКІЯ ПРЫВІЛІ ў ЧАСЦЬ

У Н-скай часці — вялікае свята. Байцы, камандзіры і палітработнікі часці, у якой служыць дэпутат Вярхоўнага Савета СССР лейтэнант-ордынапец Данііл Якаўлевіч Навіцкі, сустракаюць двух яго братаў — Паўла і Елэдзіміра — членаў экіпажа братаў Навіцкіх, створанага аглода загаду Народнага камісара абароны К. Е. Баршылава.

Адрываецца кароткі мітынг. З аднымі словам выступае член экіпажа Павел Навіцкі.

— Мы бязмежна горды тым, — гаворыць Павел, — што наш любімы нарком Клімент Ефрэмавіч Варашылаў даў згоду на арганізацыю экіпажа братаў Навіцкіх. Прававаючы яе у часць, прапоўня давалі нам наказ — як знікну вода берачы рубяжы нашай радзімы. Запэўняем вас, дарагі чыр-

вонаармейцы, камандзіры і палітработнікі, што гэты наказ мы выканаем і прыкладзем усе намаганні, каб наш экіпаж быў перададзеным у Чырвонай Арміі.

У заключэнні мітынга выступіў камандзір экіпажа — лейтэнант Данііл Якаўлевіч Навіцкі. Ён сказаў:

— Наш экіпаж у сваёй штодзённай баявой і палітычнай вучобе будзе следаваць прыкладу слаўнага экіпажа братаў Міхеевых. І гора таму ворагу, які пасмее парушыць нашы граніцы. Сотні і тысячы такіх экіпажаў грознай лавінай абрушаюцца на ворага і катчэтка знішчаны яго.

Мітынг закончан. Праз некалькі гадоў прыбыўшы ў часць браты Навіцкія паяўляюцца сярод байцоў у новым чырвонаармейскім абмундзіраванні.

### З ПАДАРУНКАМІ ў ГОСЦІ ДА ПАГРАНІЧНИКАЎ

ВАРШАВА. Піянеры Барысава актыўна рыхтуюцца да святкавання XX-годдзя комсамола. 20 піонэраў горада ў дні юбілея паедуць у госці да чырвоных пагранічнікаў. Для іх яны рыхтуюць свае падарункі. Вучанца 6 класа 6 школы піонэра Татарнік Шура ў якасці падарунку перадае пагранічнікам выдатную аўчарку, якую яна

старанна гавала на працягу года і 8 месяцаў. Такі-ж падарунак паднёс і піонер Салалонік — вучань 7 класа 4 сярэдняй школы. Вучань 8 класа 2 школы Сахновіч паявае пагранічнікам вялікую карпіцу, намаляваную ім. Драматычны гурток 6-й школы рыхтуе для паказу пагранічнікам п'есу: «Простой случай».

### ЧЫРВОНААРМЕЙЦЫ-ПІСЬМЕННІКІ

У часнях Беларускай Асобай Ваеннай Акругі выраа актыўна пачынаюць чырвонаармейскія пісьменнікі і мастаў. Іх налічваецца па акрузе шмат. Сярэд гэтага актыва намала здольных і таленавітых людзей, добра вядомых масе байцоў.

Творы чырвонаармейскіх мастаў і пісьменнікаў — Зямліна — «Паэма аб Сталіне», Угрумава — «Раска аб Варашылаве», Ганчара — вершы «Сталінскага моладзі» і шмат іншых — друкаваліся і друкуюцца на старонках ваеннага друку, у газетах і журналах.

Вершы, аповяданні, песні, частушкі чырвонаармейскіх пісьменнікаў перадаюць пачуцці і настроі байцоў і камандзіраў слаўнай Чырвонай Арміі, іх бязмежную любоў да радзімы, большавіцкай партыі, да вялікага Сталіна; яго баюга саратніка Кліма Варашылава.

Да XXI гадавіны Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі выпускаецца вялікі зборнік вершаў чырвонаармейскіх мастаў.

У лістападзе Палітупраўленне Беларускай Асобай Ваеннай Акругі салідавае аргументу нараду чырвонаармейскіх пісьменнікаў і мастаў з удзелам літаратараў Масквы, ВССР і Смаленскай вобласці. Народа вядучыя плянікі і арганізатары мерапрыемстваў па далейшаму развіццю літаратурна-творчага руху ў часнях акругі.

### ФІЗКУЛЬТУРНИКІ БССР ГАТОВЫ ДА АБАРОНЫ РАДЗІМЫ

Сем тысяч фізкультурнікаў Беларускай прынялі ўдзел у з'ездзе камітэтанна-вайнага сталежы, прысвечанага XX-годдзю ленинска-сталінскага комсамола.

Эстафета пачалася з нязавых фізкультурных калектываў. На конях, веласіпедках і пехатою фізкультурнікі

прадпрыемстваў, калгасаў і навуцальных устаноў несці рапарты ў раёны аб правеленай фізкультурна-абаронай рабоце, аб падрыхтоўцы да XX-годдзя ВЛКСМ. Лепшыя фізкультурнікі раёнаў даставілі рапарты ў абласныя цэнтры, адкуль быў дан старт у сталіцу БССР — Менск.

### ГАНДАЛЬ У ПЕРАДСВАТОЧНЫЯ ДНІ

У магазінах Менскага гандлява пачынаецца з 26 кастрычніка перадавацчых гандаль.

Паступіць у продаж масла 60 тон, калбасных вырабаў 70 тон, рацінага масла 30 тон, рыбы свежай 35 тон, сялёдкі 15 тон, значная колькасць розных кансерваў, шпроты, крупы розныя, мука.

З 26 кастрычніка паступае ў продаж 35.000 дэпаічных падарункаў — наборуў шкаладных вырабаў, дражэ і інш., шкалад, какао, кандыцёрскія вырабы, высокасортыныя пукеркі, чаліны натуральны мёд, павіла высокай якасці, рознае вярэное і інш., вялікі асартымент він і соевікага шампанскага.

Атрымана для продажу 100 тон крэмскіх яблыкаў і ігруш.

У гароднінныя магазіны паступіць капуста «правансаль», прыгатаваны хрэн, салёныя агуркі, клявова і інш. Значна павялічваецца асартымент хлебабулачных вырабаў. Пякарня Менскага гандлява прыступіла да вытворчых высокасортыных кандыцёрскіх вырабаў і мастацка аформленых тартоў.

Для лепшага абслугоўвання працоўных 40 магазінаў сістэмы Менскага гандлява з 26 кастрычніка павялічваюць час гандлю на 2 гадзіны. З 3 па 6 лістапада магазіны №№ 69, 143, 60, 165 пераходзяць на кругласутачную работу.

Вык. абавязкі аднаго рэдактара Д. Т. ЛЕБЕДЗЕУ

**АДКРЫТА ПАДПІСКА „Літаратура і мастацтва“ „Полымя рэвалюцыі“**

на 1939 г. ПЯЦДЗЕННАЯ ГАЗЕТА ШТОМЕСЯЧНЫ ЖУРНАЛ

на выданні ПА Д П І С Н А Я П Л А Т А

12 месцаў — 14 р. 40 кап.	12 месцаў — 24 р.
6 „ — 7 „ 20 „	6 „ — 12 р.
3 „ — 3 „ 60 „	3 „ — 6 р.

ПАДПІСКА ПРЭМАЦЦА ў СЮДЫ НА ПОШЦЕ УПАЎНАВАЖАНЫМІ І ВЫДАВЕЦТВАМ СССР—МЕНСК, СОВЕЦКАЯ, 76.

---

**ПЕРШЫ БЕЛАРУСКІ ТЭАТР ОПЕРЫ І БАЛЕТА** (Памяшк. Яўрэйскага тэатра) 20 кастрычніка. ПРЭМ'ЕРА ЛЕВЯДЗІНАЕ ВОЗЕРА. Аб'ёмнае № 2. Пачатак у 8 гадзін веч. Каса 6 12 па 3 і 5 да 8 г. веч.

**ПЕРШЫ БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАУНЫ ДРАМАТЫЧНЫ ТЭАТР** ДАВОДЗІТЬ ДА ВЕДАМА, ШТО З ПАЧАТКУ СЕЗОНА СПЕКТАКЛ ТЭАТРА ВУДУЦЬ ПАЧЫНАЦА З 7 Г. 30 МІН. ВЕЧАРЫ.

**БЕЛВЕТНАВЗВЫТУ патрэбны ГЛАГОНЫ БУХГАЛТАР І ПЛАНІВІК.** ЗВЯРТАЦА: КОМСАМОЛЬСКАЯ, 1/18, тэл. 20-110.

**РАДЫКАМІТЭТУ ПРЫ СНК ВССР патрэбны пакі (ЧАСОВА).** ЗВЯРТАЦА: РЭВОЛЮЦЫЯНАЯ 3. РАДЫКАМІТЭТ. КІРАЎНІЦВА СПРАВАМІ. ТЭЛЕФОН 23-169.

АДРАС РАДАКЦЫІ І ВЫДАВЕНІВА: Менск, Савецкая, 49. ГЕЛЭФОН: РЭДАКЦЫІ: рэдактар — 21 332; вачаскі рэдактары — 21 144; саваратнік — 21 330; АДПІСНАЯ: адпавядае — 21 333; савецкія будаўніцы і гандля — 22-412; прамысловага — 21 336; сельска-гаспадарчага — 21 346; літаратурна-навучнага — 21 347; мастацка-інфармацыйнага — 21 169; аддзельніцы — 20 444; 21 389, 21 404; літаратурнага і стыль-рэдакцыі — 21 356; заг. выдвецтва — 21 358; заг. — 21 341.